

Тата

Віталь Цыганкоў

Слову „тата“ тлумачальны слоўнік дае вельмі простае вызначэнне: „тое, што і бацька“. Вызначэнне, зъ якім ніяк ня хочацца пагаджацца. Слова „бацька“ ў парадайнай са словам „тата“ мае зусім іншую тэмпэратуру шчырасці. Бацькам можна назваць свайго *tatu*, але *tatam* называюць звычайна толькі свайго бацьку. Да таго ж толькі слова „тата“ нарадзіла столькі прыгожых і ласкавых утварэнняў: *tatačka*, *tatula*, *tatka*, *tatulka*, *tatusia* і нават *tatuska*.

„Тата“ — слова старажытнае, як сам сьвет. У многіх мовах яно гучыць вельмі падобна: „тата“, „папа“, „дад“, „дада“ і гэтак далей. Розыніца тут такая жа, як паміж беларускім гаў-гаў і ангельскім баў-ваў... Тыя ж самыя гукі розныя народы чуюць па-рознаму. „Тата“ — гэта імітацыя першых гукаў дзіцяці: эгаістычныя бацькі чамусыці вырашылі, што першыя слова немаўляткі павінны быць „мама“ і „тата“. Хаця хто ведае, што ён там на самой справе гаворыць.

Сапраўды, розыніцы ў паходжаныні слова „тата“ ў розных мовах няма, але розыніца ў катэгорыях нацыянальнага вельмі моцная, нават сымбалічная. Паміж „папай“ і „татам“ такая ж дыстанцыя, як паміж „чашечкай кофе“ і „кубачкам кавы“. Для многіх беларусаў гэтая дыстанцыя неперадольная.

Трактарудаўнік

Аляксандар Лукашук

У гэтым слове можна расчуць ці ня ўсю гісторыю стагодзьдзяя, якое з наружным завываньнем матараў і сінімі атрутнымі выкідамі, перамолваючы траву й падлесак, пакідаючы па сабе чорныя рваныя раны, няўмольна й бязлітасна паўзло празь Беларусь. З усходняй сталіцы яна ўяўлялася бездаражжу, што патрабуе акультурвання; там з ахвотай перакладалі радкі самахарактарыстыкі пра „пана сахі і касы“.

„*Traho*“ па-лацінску — „цигну“*. Савецкі *трактар* цягнуў за сабою калектывізацыю з раскулачваньнем і голадам, мэліярацыю са зыншчэннем рэчак ды лугоў, выкарочоўваў зь вёсак будучыню і на дзесяцігодзьдзі заганяў юнакоў і дзяўчат у катушкі вечна п’яных інтэрнатаў *трактарудаўнікоў*.

Хто бываў у цэхах Менскага *трактарнага* завodu, той не забудзе тамтэйшай мёртвай зямлі й паветра, і твары старых рабочых — зямліста-шэрыя, быццам працяг жалезных прыладаў. *Трактарудаўнік* стаўся вяршыняй эвалюцыі пана сахі і касы.

Танную працу менскіх *трактарудаўнікоў* ахвотна куплялі фэрмэры Азіі, Афрыкі і Амэрыкі; шмат дзе і сёньня першая асацыяцыя на слова „Беларусь“ — *трактар*.

Калі рабочыя заводу выбіраліся ў цэнтар, яны казалі — едзем у горад. *Трактарны пасёлак* з палацам культуры, стадыёнам „*Трактар*“, бульварам *трактарудаўнікоў*, парткамам на правох райкаму ўспрымаўся як гета. Тут

матэрыял нацыі перамолваўся ў насельніцтва. Тут асобу прыраўноўвалі да функцыі. У такіх гета нарадзіўся моўны кентаўр — *трасянка*.

Я ніколі ня бачыў ніводнага чалавека ў цывізым стане і тым больш нападпітку, які б сказаў пра сябе „я — *трактарабудаўнік*“. У знакамітай піўной *трактарнага пасёлку* такі зварот да суседа мог бы скончыцца фатальна.

Трактарабудаўнік — кентаўр нашага стагодзьдзя, а кентаўраў, як вядома, няма.

Трасянка

Рыгор Барадулін

Слова *трасянка* бярэ свой пачатак зь сялянскага побыту. Калі ўвобмаль было ласага, мурожнага ці поснага сена, яго страсалі з саломай, каб дацигнуць да травы, і елі *трасянку* і каровы, і коні.

Другое значэнне слова *трасянка* ўзыняла ў выніку спачатку палянізацыі, а потым у асноўным як вынік павальнай русыфікацыі, асабліва за савецкім дыктатам.

З маленства помню — бабуля Маланьня кіла з падшляхтункоў, з „пшэвруценцаў“, як яна іх называла, якія казалі: „Едэн конь бялы, а другі варанай“.

Пры камуністычным рэжыме верхня слай чынавенства былі завезеныя з Рәсей, а сяродні і ніжэйшы слай русіфікаўваліся саматужна. І шырылася *трасянка*.

Асабліва калярытная *трасянка* была ў чырвоных памешчыкаў. Дома іншы ў асноўным гаварыў больш-менш па-беларуску, а ўжо на нарадах — ад раёну і вышэй — стараўся „па-русско“. І тады перлі пэрлы кшталту „вобразна гавара“, „нада апрадзяліцца“. Слова, схоплене на ляту з вуснаў чарговага генэральнага сакратара, даводзілася да абсурду. „Образна гавара, мы праступілі да копкі бульбы“. „Образна гавара, мы зжалі азімья“.

Трасянка была выведзеная і на ўзровень Вярхоўнага Савету. Яна пачала называцца *дземлянцееўкай*..

Апошнім часам з вуснаў кіраўніка рэжыму прагучала адкрыцьцё, што ў Беларусі на ўрадавым узроўні — не *трасянка*, а новая расейская мова, яе беларускі варыянт. Тут ужо расейцам трэба сказаць усыед за Тургеневым: „Как не впастъ в отчаяние...“

Трасянка мае таварнае кляймо „Зроблена ў СССР. Рамонту не падлягае“. У нармальнай цывілізаванай дзяржаве мова асноўнай нацыі — дзяржаўная. А ў нас, пакуль дзяржава будзе нагадваць нешта стрэсенае, *трасянка* будзе квітнець на прасьмех адукаваных народаў. Стрэс ад камуністычнай ідэалёгіі амаль невылечны, асабліва ў нашай беларускай рэчаіснасці.

Туалет

Алена Ціхановіч

„Гэны генэрал прыехаў са сваім клязэтам. Шпакоўня такая, у нас на двары стаяла. Ён сядзіць, а салдат ахоўвае“, — такое было найбольшае ўражанье ад сустрэчы зь немцамі-акупантамі адной беларускі, якая памятае вайну дзяўчынкай.

Іншая цётка, вярнуўшыся з-за мяжы, на пытаньне „што найбольш уразіла“ адказала: „Туалет. Я б хацела там памерці, на той ружовай кафлі“.